

УДК 808.26
АСАБЛІВАСЦІ ФАРМУЛЯРА ДВУХМОЎНЫХ ЭПІСТАЛЯРНЫХ
ТЭКСТАЎ Я. КОЛАСА І Я. КУПАЛЫ

Д.А. ДОЎГАЛЬ

Навуковы кіраўнік С.А. ВАЖНІК, канд. філал. навук, дац.
УА «МАГІЛЁЎСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ УНІВЕРСІТЭТ імя А.А. Куляшова»
г. Магілёў

Аб'ектам нашай увагі сталі двухмоўныя эпісталалярныя тэксты класікаў беларускай літаратуры Я. Коласа і Я. Купалы (1. Колас, Я. Пісьмы / Я. Колас // Збор твораў у 12 т. Т. 12. / Якуб Колас. – Мінск: Беларусь, 1964; 2. Купала, Я. Эпісталалярная спадчына / Я. Купала // Поўны збор твораў. У 9 т. Т. 9. Кн. 1 / Янка Купала. – Мінск: Маст. літ., 2003). Гэтыя творцы дасканала валодалі некалькімі мовамі, што і пацвярджаеца шматмоўнай эпісталалярнай спадчынай. Выбар мовы ліста ў прыватнай перапісцы беларускіх літаратараў тлумачыцца як моўнай кампетэнтнасцю адрасатаў (у першую чаргу ступенню валодання беларускай мовай), так і абставінамі зносін. А выкарыстанне ў межах аднаго паслання выказванняў на дзвюх мовах дае ўяўленне як пра арганізацыю эпісталалярнага тэксту, так і пра функцыональную ролю розных моў у эпісталалярнай беларускіх творцаў.

З пункту гледжання эпісталалярнага этикету, важнае значэнне маюць моцныя (тэрмін С.А. Важніка) пазіцыі ліста – пратакол (зачын) ліста і яго эсхатакол (канцоўка), якія складаюць фармуляр паслання. Назіранне за судносінамі розных моў у афармленні гэтых структурных частак ліста дазваляе выявіць спецыфічныя рысы беларускіх этикетных форм зносін.

У творчасці згаданых пісьменнікаў мы адзначылі 15 лістоў (5 створаны Купалам, 10 – Коласам), у якіх мова фармуляра не супадае з мовай асноўнай часткі ліста.

Мова афармлення асноўных структурных элементаў двухмоўнага ліста

Пратакол ліста	Асноўная частка ліста	Эсхатакол ліста	Аўтар, нумар ліста ў крыніцах [1] і [2]
Рус	Бел	Бел	Колас 37, 116, 166; Купала 79
Бел	Рус	Рус	Колас 73, 82; Купала 63, 64
Рус	Рус	Рус/бел	Колас 46, 175; Купала 35
Рус	Рус	Бел	Купала 56
Бел	Рус	Бел	Колас 87
Бел	Рус	Рус/бел	Колас 93
Рус	Рус/бел	Бел	Колас 186

Прыведзеныя дадзеная сведчаць, што ў большасці пасланняў змена мовы служыць для адмежавання асноўнай часткі ліста ад фармуляра. Можна сцвярджаць, што мова, разам з размяшчэннем у пачатку/канцы тэксту, графічным выдзяленнем (напісаннем з абзака, зменай месца на старонцы адносна асноўнага тэксту і пад.), служыць крытэрыем выдзялення структурных частак паслання.

Таксама адзначым, што асноўная мова двухмоўнага паслання, як правіла, руская. Падобнае становішча, калі беларуская мова адыгрывае дапаможную ролю ў афармленні карэспандэнцыі, мае даўнюю гісторыю. Так, у 16 – 1-й палове 17 ст. для захавання літары закону, які абавязваў выкарыстоўваць беларускую мову ў справаводстве (у тым ліку ліставанні), “у пачатку і канцы дакумента на беларускай мове пісаліся традыцыйныя зачын і канцоўкі, асноўны ж тэкст падаваўся на польскай мове”.

Выбар мовы фармуляра не тлумачыцца аўтарамі, аднак змена мовы ў асноўнай частцы (такі ліст адзначаны ў эпістолярнай спадчыне Якуба Коласа) суправаджаецца каментарыем: *“В Москву уезжает один профессор, через которого хочу написать Вам несколько строк, и потому тороплюсь. Тараплюся так, что аж забылся пачаць па-беларуску”*. Функцыя асноўнай часткі ліста інфармацыйная, таму змена коду паслання ў ёй можа ўскладніць адрасату разуменне зместу. Роля ж фармуляра заключаецца ва ўстанаўленні і падтрыманні контакту паміж адрасантам і адрасатам, таму выбар мовы можа служыць дзейсным сродкам стварэння патрэбнай танальнасці. Да таго ж выкарыстанне беларускай мовы ў фармуляры можа падкрэсліваць нацыянальную самаідэнтыфікацыю адрасанта (напр., подпіс *K. Міцкевіч* у эсхатаколе рускамоўнага тэксту).

Двухмоўныя пасланні ярка дэманструюць некаторыя асаблівасці беларускага маўленчага этикету, напрыклад, актыўнасць “ласкальных” стэрэатыпаў. Так, Янка Купала ў пачатку аднаго з лістоў звяртаецца да адрасата па-руску *Глубокоуважаемый и дорогой Лев Максимович!*, а ў заключэнні па-беларуску *Жадаю Вам усяго найлепшага, даражэнькі Леў Максімавіч*.

Такім чынам, двухмоўныя лісты класікаў нашай літаратуры дазваляюць зрабіць выснову, што выкарыстанне некалькіх моў у афармленні эпістолярнага тэксту абумоўлена розным функциянальным прызначэннем асобных структурных частак паслання. Выкарыстанне беларускай мовы ў фармуляры рускамоўнага тэксту служыць для ўстанаўлення прыязнай танальнасці контакту і выражэння нацыянальнай самаідэнтыфікацыі адрасантаў.